

# Запрашаем наведальцаў

## 9 снежня 2023 г.

### Дзень прапаганды здаравага ладу жыцця

Назва мерапрыемства	Час правадзення	Месца правадзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Работа творчай майстэрні Дзеда Мароза	9.00 - 9.45	Кабінет №13	Драздова В.А.
Лыжны крос/ Рухомыя гульні з мячом	9.55 - 10.40	Стадыён/Спартыўная зала	Драздова В.А.
Інфармацыйная пляцоўка "10 снежня - Сусветны дзень правоў чалавека"	10.50 - 11.35	Кабінет №9	Насытка С.У.
Віктарына "Тра здаровы лад жыцця"	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
<b>5 - 8 класы</b>			
Работа творчай майстэрні Дзеда Мароза	9.00 - 9.45	Кабінет №13	Драздова В.А.
Лыжны крос/ Рухомыя гульні з мячом	9.55 - 10.40	Стадыён/Спартыўная зала	Драздова В.А.
Інфармацыйная пляцоўка "10 снежня - Сусветны дзень правоў чалавека"	10.50 - 11.35	Кабінет №9	Насытка С.У.
Віктарына "Тра здаровы лад жыцця"	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Удзел у раённым прафарыентацыйным мерапрыемстве "Прафесія.by: шануем мір, ствараем будучае!"	10.00 - 13.00	Пружанскі ГДК	Баран І.Ф.